

Дітмаратіра і Мастацтва

ПРАЛЕТАРЫІ УСІХ КРАЇН, ЯДНАЎЦЕСЯ!

Год выдання 34-ы
№ 33 (1982)
23 красавіка 1965 г.
ПЯТНІЦА
Цана 4 кап.

ОРГАН МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ І ПРАУЛЕННЯ САЮЗА ПІСЬМЕННІКАУ БССР

ЗАКЛІКІ ЦК КПСС ДА 1 МАЯ 1965 ГОДА

1. Няхай жыве 1 Мая — Дзень міжнароднай салідарнасці працоўных, дзень адзінства і брацтва рабочых усіх краін!
2. Пралетарыі ўсіх краін, яднуйцеся!
3. Няхай жыве мір і дружба паміж народамі!
4. Няхай жыве марксізм-ленінізм — вечна жывое рэвалюцыйнае вучэнне!
5. Няхай жыве непакінутая ланіцкая генеральная лінія партыі, распрацаваная XX, XXI і XXII з'ездамі КПСС!
6. Працоўныя Савецкага Саюза! Усе сілы на выкананне Праграмы КПСС! Наперад, да перамогі камунізму!
7. Пальмянае прывітанне брацкім камуністычным і рабочым партыям — баявому авангарду рабочага класа і ўсіх працоўных!
8. Няхай жыве рабочы клас усяго свету!
9. Няхай жыве адзінства і згуртаванасць міжнароднага камуністычнага руху на аснове марксізма-ленінізма, пралетарскага інтэрнацыяналізму, Дэкларацыі і Заявы маскоўскіх нарад!
10. Народы краін сацыялізму, міжнародны рабочы клас, народы, якія вядуць нацыянальна-вызваленчую барацьбу, усе рэвалюцыйныя сілы! Згуртувайцеся ў барацьбе супраць імперыялізму і каланіялізму, за нацыянальнае вызваленне, за мір, дэмакратыю і сацыялізм!
11. Народы свету! Змагайцеся за поўную і канчатковую ліквідацыю ганейнай сістэмы каланіяльнага рабства, супраць усіх форм імперыялістычнай залежнасці!
12. Народы ўсіх краін! Змагайцеся за ўсеагульнае і поўнае разбраенне, забарону ядзернай зброі, спыненне гонкі ўзбраенняў, за трывалы мір на зямлі!
13. Народы свету! Змагайцеся за спыненне ваеннай інтэрвенцыі амерыканскага імперыялізму ў Паўднёвым В'етнаме і яго агрэсіўных дзеянняў супраць Дэмакратычнай Рэспублікі В'етнам! Патрабуйце неадкладнага вываду ўзброеных сіл ЗША з Паўднёвага В'етнама!
14. Народы свету! Змагайцеся супраць імперыялістычных планаў стварэння шматбаковых ядзерных сіл НАТО, супраць допуску заходнегерманскіх рэваншыстаў да ядзернай зброі!
15. Народы ўсіх краін! Дабывайцеся ўтаймавання рэваншысцкіх і мілітарысцкіх сіл Заходняй Германіі, строгага пакарання нацысцкіх ваенных злачынцаў, заключэння германскага мірнага дагавору!
16. Няхай жыве сусветная сацыялістычная сістэма — галоўная заваёва міжнароднага рабочага класа!
17. Няхай мацнее згуртаванасць, брацкая дружба і адзінства народаў усіх краін сацыялізму!
18. Брацкае прывітанне працоўным Кітайскай Народнай Рэспублікі, якія будуць сацыялізм! Няхай жыве вечная, непарушная дружба і супрацоўніцтва паміж вялікімі народамі Савецкага Саюза і Кітая!
19. Брацкае прывітанне працоўным Народнай Рэспублікі Албаніі, якія будуць сацыялізм! Няхай жыве вечная, непарушная дружба і супрацоўніцтва паміж савецкім і албанскім народамі!
20. Брацкае прывітанне працоўным Венгерскай Народнай Рэспублікі, якія будуць сацыялізм! Няхай жыве вечная, непарушная дружба і супрацоўніцтва паміж савецкім і венгерскім народамі!
21. Брацкае прывітанне працоўным Дэмакратычнай Рэспублікі В'етнам, якія будуць сацыялізм, змагаюцца супраць амерыканскіх агрэсараў, за мірнае аб'яднанне сваёй краіны на дэмакратычных асновах! Няхай жыве вечная, непарушная дружба і супрацоўніцтва паміж савецкім і в'етнамскім народамі!
22. Брацкае прывітанне працоўным Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі, якія будуць сацыялізм! Няхай жыве вечная, непарушная дружба і супрацоўніцтва паміж народамі Савецкага Саюза і ГДР!

23. Брацкае прывітанне працоўным Карэйскай Народна-Дэмакратычнай Рэспублікі, якія будуць сацыялізм, змагаюцца за мірнае аб'яднанне сваёй краіны на дэмакратычных асновах! Няхай жыве вечная, непарушная дружба і супрацоўніцтва паміж савецкім і карэйскім народамі!
24. Брацкае прывітанне герайчанаму народу Кубы, які будзе сацыялізм! Няхай жыве вечная, непарушная дружба і супрацоўніцтва паміж савецкім і кубінскім народамі!
25. Брацкае прывітанне працоўным Мангольскай Народнай Рэспублікі, якія будуць сацыялізм! Няхай жыве вечная, непарушная дружба і супрацоўніцтва паміж савецкім і мангольскім народамі!
26. Брацкае прывітанне працоўным Польскай Народнай Рэспублікі, якія будуць сацыялізм! Няхай жыве вечная, непарушная дружба і супрацоўніцтва паміж савецкім і польскім народамі!
27. Брацкае прывітанне працоўным Румынскай Народнай Рэспублікі, якія будуць сацыялізм! Няхай жыве вечная, непарушная дружба і супрацоўніцтва паміж савецкім і румынскім народамі!
28. Брацкае прывітанне працоўным Чэхаславацкай Сацыялістычнай Рэспублікі, якія будуць сацыялізм! Няхай жыве вечная, непарушная дружба і супрацоўніцтва паміж савецкім і чэхаславацкім народамі!
29. Брацкае прывітанне працоўным Сацыялістычнай Федэратыўнай Рэспублікі Югаславіі, якія будуць сацыялізм! Няхай жыве вечная, непарушная дружба і супрацоўніцтва паміж савецкім і югаслаўскім народамі!
30. Брацкае прывітанне вялікаму індыйскаму народу! Няхай развіваецца і мацнее дружба і супрацоўніцтва паміж народамі Савецкага Саюза і Індыі!
31. Брацкае прывітанне вялікаму інданезійскаму народу! Няхай развіваецца і мацнее дружба і супрацоўніцтва паміж народамі Савецкага Саюза і Інданезіі!
32. Брацкае прывітанне мужнаму народу Паўднёвага В'етнама, які вядзе герайчаную барацьбу супраць узброенай інтэрвенцыі амерыканскага імперыялізму і прадажнага антынароднага рэжыму, за аб'яднанне сваёй радзімы на дэмакратычных асновах!
33. Брацкае прывітанне мужнаму народу Паўднёвай Карэі, які змагаецца за вывад амерыканскіх войскаў, за мірнае ўз'яднанне сваёй радзімы.
34. Брацкае прывітанне народам Бірмы, Камбоджы, Лаоса, Непала, Цэйлона, якія змагаюцца за мір і ўмацаванне нацыянальнай незалежнасці сваіх краін!
35. Брацкае прывітанне афганскаму народу! Няхай мацнее і развіваецца сяброўскія, добрасуседскія адносіны паміж Савецкім Саюзам і Афганістанам!
36. Брацкае прывітанне народам арабскіх краін, якія змагаюцца за поўную ліквідацыю каланіялізму і ўмацаванне сваёй незалежнасці!
37. Брацкае прывітанне народу Аб'яднанай Арабскай Рэспублікі, які будзе незалежнаю, нацыянальнаю, дэмакратычнаю дзяржаваю, змагаюцца за сацыялістычнае развіццё сваёй краіны! Няхай развіваецца і мацнее дружба і супрацоўніцтва паміж народамі Савецкага Саюза і Алжырскай Народнай Дэмакратычнай Рэспублікі!
38. Брацкае прывітанне герайчанаму народу Алжыра, які будзе незалежнаю, народную, дэмакратычную дзяржаваю, змагаюцца за сацыялістычнае развіццё сваёй краіны! Няхай развіваецца і мацнее дружба і супрацоўніцтва паміж народамі Савецкага Саюза і Алжырскай Народнай Дэмакратычнай Рэспублікі!
39. Брацкае прывітанне народам афрыканскіх дзяржаў, якія змагаюцца супраць каланіялізму і імперыялізму, за ўмацаванне сваёй незалежнасці, за развіццё нацыянальнай эканомікі і культуры!
40. Брацкае прывітанне народам Ганы, Гвінеі і Малі, якія будуць незалежнаю, нацыянальнаю, дэмакратычнаю дзяржаваю, ідуць па шляху сацыяльнага прагрэсу!

41. Няхай развіваецца і мацнее дружба і супрацоўніцтва паміж народамі Савецкага Саюза і народамі Ганы, Гвінеі і Малі!
42. Брацкае прывітанне народам Анголы, Мазамбіка, Паўднёвай Радзілі, Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, якія вядуць герайчаную барацьбу супраць імперыялізму і расізму, за свабоду і незалежнасць сваёй радзімы!
43. Брацкае прывітанне народу Кіпра, які самааддана адстойвае сваю незалежнасць ад імперыялістычных замахаў!
44. Брацкае прывітанне народам Лацінскай Амерыкі, якія змагаюцца супраць імперыялізму, за поўную незалежнасць сваіх краін!
45. Няхай развіваецца і мацнее дружба і супрацоўніцтва народаў Англіі, Злучаных Штатаў Амерыкі, Францыі і Савецкага Саюза ў інтарсах трыўлагага міру ва ўсім свеце!
46. Няхай развіваецца і мацнее дружба і супрацоўніцтва паміж савецкім народам і народамі Грэцыі і Італіі!
47. Няхай развіваецца і мацнее дружба і супрацоўніцтва паміж савецкім народам і народам Ірана, Пакістана і Турцыі!

[Заканчэне на 4-й стар.]

ЛЕНІН-ВЕЧНЫ, ЯК ЖЫЦЦЕ

УРАЧЫСТАЕ ПАСЯДЖЭННЕ Ё МАСКВЕ

Увора ў Маскве адбылося ўрачыстае пасяджэнне, прысвечанае 95-й гадавіне з дня нараджэння заснавальніка і кіраўніка Камуністычнай партыі і Савецкай дзяржавы, геніяльнага тэарэтыка марксізма, правадзіра, настаўніка і друга працоўных усяго свету Уладзіміра Ільіча Леніна.

...5 гадзін вечара, Залу Крамлёўскага Палаца з'езду запоўнілі перадавікі прамысловых прадпрыемстваў сталіцы, працаўнікі паўёў Падмаскоўя, дзеячы навукі і культуры, воіны Савецкай Арміі і Ваенна-Марскога Флоту, прадстаўнікі партыйных, савецкіх і грамадскіх арганізацый. Тут прысутнічалі кіраўнікі дыпламатычных прадстаўніцтваў, акрамя таго ў СССР. Удзельнікі пасяджэння цёпла сустракаюць з'яўленне ў прэзыдуме кіраўнікоў Камуністычнай партыі і Савецкага ўрада. Месцы ў прэзыдуме займаюць прадстаўнікі старай ланіцкай гвардыі, наватары вытворчасці.

Урачыстае пасяджэнне ўступілі словам адкрыў Першы сакратар Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Савецкага Саюза Л. І. Брэжнёў. Ён гаворыць: Дарагія таварышы!

95 гадоў назад у рускім горадзе на Волзе нарадзіўся чалавек, думкі і справы якога паклалі глыбокі адбітак на ўвесь ход гістарычнага развіцця нашай эпохі.

Уладзімір Ільіч Ленін—адзін з найвялікшых рэвалюцыйных мысліцеляў, якіх вылучыла чалавечтва на працягу ўсёй сваёй гісторыі. Геніяльны прадаўжальнік справы Маркса і Энгельса: ён развіў, канкрэтызаваў і ўзаагэнаваў тэорыю навуковага камунізму ў той адкавы перыяд, калі надыйшоў час рацыянальнай рэвалюцыйнай бітвы пралетарыату за вызваленне ад капіталістычнага прыгнёту, за пабудову новага грамадскага парадку.

Уладзімір Ільіч Ленін выкаваў самую вострую, самую непераможную зброю рэвалюцыі—нашу слаўную Камуністычную партыю, якую сам ён акрэсліў як розум, гонар і сумленне нашай эпохі.

Вялікаму рэвалюцыйнаму тэарэтыку выпала велізарнае ішчасце стаць на практыцы правадзіром першай у свеце перамаганасой сацыялістычнай рэвалюцыі.

Чалавек, які ўсе свае сілы адыдаваў барацьбе за разбурэнне неанвіскай дзяржавы эксплуатацыйнага прыгнёту, даўшоў стаць кіраўніком першай у свеце свабоднай дзяржавы пераможных

пракладваюць сабе шлях да новага жыцця.

Ідэй Леніна, самаго імя Леніна натхніваюць на герайчаную поўвагі бясстрашых байцоў вядлівай арміі свабоды, якія праліваюць сьвіную кроў у зацітае барацьбе за каланіятарамі, за імперыялістычнымі агрэсарамі за нацыянальнае вызваленне, за сваю свабоду, за новае жыццё.

Вядоства вучэнню Леніна—гэта тая непакінутая аснова, якая аб'ядноўвае, агуртuoja, вядзе наперад вялікую армію камуністаў усяго свету ў іх высакароднай барацьбе за поўную перамогу спраў сацыялізму і камунізму на нашай планеце.

Вось чаму няма на свеце імя больш дарагога сотням мільянаў мільярдаў людзей на зямлі, чым імя Уладзіміра Ільіча Леніна.

Вось чаму дзень яго нараджэння, дзень памяці У. І. Леніна разам з савецкімі людзьмі святкуюць усе, каму неанвісна прыганяне, эксплуатацыя, звестры каланіятарства і злачынствы імперыялістычных агрэсараў, усе, каму дарага свабоды, міру і ішчасце народаў, усе сумленныя людзі на зямлі.

Урачыстае пасяджэнне, прысвечанае 95-й гадавіне з дня нараджэння Уладзіміра Ільіча Леніна, аб'яўляе адкрытым.

З Дэкларацыі «Ленінізм—навуковае аснову палітыкі партыі» выступіў кандыдат у члены Прэзідыума ЦК КПСС, сакратар ЦК КПСС П. Н. Дзёмічаў.

ТАСС.

УРАЧЫСТАЕ ПАСЯДЖЭННЕ Ё МІНСКУ

Працоўныя Беларускай ССР разам з усім савецкім народам урачыста адзначылі 95-ю гадавіну з дня нараджэння стваральніка Камуністычнай партыі, заснавальніка Савецкай сацыялістычнай дзяржавы, любімага правадзіра і настаўніка працоўных усяго свету У. І. Леніна.

... У святочным убранні Дзяржаўны тэатр оперы і балету. Глядзельную залу запоўнілі рабочыя і служачыя, партыйныя і прафсаюзныя і камсамольскія работнікі, дзеячы навукі і культуры.

У прэзыдуме таварышы В. І. Казлоў, Ш. Я. Кісялёў, П. М. Махараў, І. М. Макараў, І. Я. Палімонаў, Ф. А. Сургануў, Д. Ф. Філімонаў, В. Ф. Шаўра, У. Е. Лабакоў, Л. Г. Максімаў, І. Ф. Кімаў, А. І. Золіў, С. С. Марахін, В. А.

Грэкаў, перадавікі вытворчасці, вяртаны ланіцкай партыі, партыйныя, савецкія, прафсаюзныя і камсамольскія работнікі, дзеячы навукі і культуры.

Урачыстае пасяджэнне, прысвечанае 95-й гадавіне з дня нараджэння У. І. Леніна, адкрывае першы сакратар Мінскага гаркома партыі Л. П. Мітляккі. Аркстр выконвае Дзяржаўны Гімн СССР і БССР.

З вялікім удзелам выбіраецца ганаровы прэзідум у саставе Прэзідыума ЦК КПСС.

З Дэкларацыі «95 гадоў з дня нараджэння У. І. Леніна» выступіў сакратар ЦК КП Беларусі Д. Ф. Філімонаў.

Урачыстае пасяджэнне аб'яўляе зачытым. Усе ўстаюць і спяваюць «Інтэрнацыянал».

БЕЛТА.

ЛЕНІНІЗМ—НАВУКОВАЯ АСНОВА ПАЛІТЫКІ ПАРТЫІ ДАКЛАД ТАВАРЫША П. Н. ДЗЁМІЧАВА НА ЎРАЧЫСТЫМ ПАСЯДЖЭННІ Ё МАСКВЕ, ПРЫСВЕЧАНЫМ 95-Й ГАДАВІНЕ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ У. І. ЛЕНІНА

Таварышы!

Сёння мы адзначаем 95-ю гадавіну з дня нараджэння Уладзіміра Ільіча Леніна. Дня вольнага добрай традыцыі ў гэты дзень наша ланіцкая партыя, увесь савецкі народ аддаюць належнае яго памяці, звяртаюць па Леніну сваё жыццё і справы, у святло яго ідэй намчаюць шляхі на будучыню.

Калі звяртаеш свой погляд на Леніна, Мімаволі здзіўляешся, як многа сапраўды каласальных дзйсненняў змясціла яго іржае, аддадзенае барацьбе жыццё. Які вялікі шлях прайшоў гэты чалавек—прадаўжальнік вучэння Маркса і Энгельса, што ўзначальваў перамаганасую сацыялістычную рэвалюцыю, вялікі заснавальнік Камуністычнай партыі, Савецкай дзяржавы, прызваны правадзіць міжнароднага рэвалюцыйнага руху пралетарыату і ўсіх працоўных. Шматгранны быў геній Леніна—тэарэтыка і палітыка, вучонага і практыка, кіраўніа барацьбы савецкага народа, які ўзброеных сіл у перыяд грамадзянскай вайны і замежнай інтэрвенцыі, арганізатара будаўніцтва сацыялізма.

І ў той жа час які чалавечы і просты быў Ленін. У ім захапляюць выключная сціп-

ласць, пастаяннае імкненне ведаць настрой і жыццё народа, глыбокая павага да людзей, умненне вучыцца ў мас. Ён заўсёды лічыўся з думкай таварышаў па рабоце, з воляй партыйнага калектыву. Ленін арганічна не пераносіў і не даваў якіх бы там ні было ўстаўленняў у свой адрас. Дарчы напамініць, што ў дзень свайго шістдзясяцігоддзя, калі было вырашана адзначыць яго юбілей на сходзе маскоўскага актыву, ён адмовіўся выслухоўваць прамоў у свой гонар. У сваім выступленні Ленін папярэдзіў супраць небяспечнага зазнаўства і заклікаў партыю скацэнтравацца на нявырашаных задачах.

Цяпер, калі наша партыя вырашае гіганцкія задачы камуністычнага будаўніцтва, мы асабліва адчуваем патрэбнасць зноў і зноў рапартаваць Уладзімірам Ільічам, кіраўніа яго апаветамі. Мы знаходзім у ідэйнай спадчыне Леніна ключ да правільнага разумення і вырашэння новых праблем, якія выстаўляе жыццё. Ленінскае вучэнне—крыніца сілы нашай партыі, залог будучых перамог савецкага народа ў барацьбе за камунізм.

МАРКСІСЦКА-ЛЕНІНСКАЯ НАВУКА, ЯКАЯ ПЕРАЎТВАРАЕ СВЕТ

За дзесяцігоддзі пасля смерці Леніна адбыліся гіганцкія перамены, якія ахапілі літаральна ўсе сферы жыцця чалавечтва. Свет стаў іншым. Звыш мільярда людзей ідзе роўнай сацыялізму і камунізму. Пераванная большасць народаў былых калоній і паўконтры вырвалася з-пад каланіяльнага прыгнёту. Выпростаючы плечы, гэтыя народы пачалі будаваць новае жыццё. Імперыялізм назаўсёды страціў сваё пануючае становішча.

Небывалых поспехаў дасягнула навука і тэхніка. У гэтай галіне адбылася сапраўдная рэвалюцыя. Чалавек паспяхова авалодае атамнай энергіяй, ракетаўнай тэхнікай, прадаўжае шлях у касмічныя далечыні. Падлет нашых касманавтаў П. І. Бяляева і А. А. Ляонава на караблі «Узыход-2», выхад савецкага чалавека першым у міжзорную прастору выклікалі велізарнае захапленне людзей усяй зямлі. Цяпер адкрываюцца рэальныя перспектывы асаваення іншых светуў. Дынамізм, карынная пераўтварэння ва ўсіх галінах матэрыяльнай вытворчасці, навукі і тэхнікі, рэвалюцыйныя змены ў сацыяльна-палітычным жыцці—такія адметныя рысы другой палавіны XX стагоддзя.

Перад рабочым рухам, перад усім прагрэсіўным чалавечтвам узнікла шмат новых задач. Упершыню народы сутыкнуліся з небяспечнай сусветнай тэрмадынернай вайны. Раскол свету на дзве сацыяльныя сістэмы, выхад на гістарычную арэну заняволеных раней народаў, якія скінулі каланіяльны ланцуг, у корані змянілі і ўскладнілі характар міжнародных адносін. Німада новых пытанняў паставіла жыццё ў сувязі з уступленнем на шлях сацыялізму краін, якія знаходзіліся ў мінутым на розным узроўні сацыяльна-эканамічнага развіцця.

Мы, камуністы, маем права ганарыцца тым, што марксізм-ленінізм—вядліная тэорыя развіцця чалавечага грамадства, якая вытрымала ўсе выпрабаванні часам, што гэта вучэнне было і застаецца на ўзроўні патрабаванняў эпохі. Гісторыя ведала нямада палітычных вучэнняў, якія спрабавалі растлумачыць сяс гістарычных падзей, прадказваць будучыню. Але толькі марксізм-ленінізм пастаянна знаходзіць пацярджаныя сваёй правільнасцю, завабываючы прызнанне ва ўсіх частках све-

ту, ва ўсё больш шырокіх сферах грамадства.

У чым сакрэт таго, што вучэнне Маркса і Леніна аказалася на ўзроўні патрабаванняў сучаснасці? У тым, што яно адлюстроўвае надзвычайна і спадзяванні самага перадавога, рэвалюцыйнага класа—рабочага класа, дае правільныя адказы на карысныя пытанні жыцця і барацьбы ўсіх працоўных і прыгнётых народаў. Яно ўказава і ўказвае ім шляхі, якія скончыць з капіталістычнай сістэмай, з каланіялізмам і імперыялізмам, які выкарыстаў захопніцкія войны, які акачыўся вялікай сацыялістычнаю рэвалюцыяй і пабудовай новае грамадства, свабоднае ад эксплуатацыі і прыгнёту. Марксізм-ленінізм—не старажыная, а вечна жывая, рэвалюцыйная тэорыя навука, сама сучасная з усіх навук.

Камуністы моцныя тым, што на кожным этапе грамадскага развіцця, на кожным крутым павароце гісторыі іх вучэнне ўзнімаўся на новую ступень. Ленін, глыбока пазнаўшы марксізм і адстаўшы яго ў барацьбе з апартаўнізмам, развіў гэту вучэнне далей і звязваў сваім паслядоўным творчым адносіны да тэорыі. Ленін ісаў, што наша тэорыя не можа не адлюстроўваць «вельмі разкай змены ўмоў грамадскага жыцця», што марксізм—«не мёртвае догма і не якое-небудзь закончанае, гатовае, нязменнае вучэнне, а жывое кіраўніцтва да дзеяння» (Творы, 5-е выд., том 20, стар. 88).

Наша пакаленне камуністаў, якому выпала ішчасце будаваць па ленінскіх запаведях камуністычнае грамадства, асабліва глыбока адчувае ўсю правільнасць гэтых думак Леніна. Марксісты-леніны не могуць абмяжоўвацца простым паўтарэннем гатовых формул—ад іх патрабавання яшчэ ўмненне прымяняць тэорыю і прычыны камунізму да жывой рэальнасці. Ясновае пасяджэнне таварышам даўшоў міжнароднага камуністычнага руху—Дэкларацыя 1957 года. Заява 1960 года, генеральная лінія, вырабаваная нашай партыяй на XX і XXII з'ездах і ўзасобленая ў Праграме КПСС нашай і матэрыялы з'ездаў брацкіх партый.

Наша эпоха з асаблівай сілай пацвердзіла Інтэрнацыянальны характар ленінізму. Марксізм атрымаў у Расіі сваё далейшае развіццё дзякуючы генію Леніна. Ён абагульніў вопыт

ЛАЎРЭАТЫ ЛЕНІНСКІХ ПРЭМІЙ

Камітэт па Ленінскіх прэміях у галіне літаратуры і мастацтва паставіў прысудзіць Ленінскія прэміі 1965 года за найбольш выдатныя дасягненні ў галіне мастацтва і журналістыкі:

1. Завадскаму Юрыю Аляксандравічу, рэжысёру, Мардзінаву Мікалаю Дзімітрыевічу, выканаўцу ролі Арбеніна—за спектакль «Маскарад» у Акадэмічным тэатры імя Мясавата.
2. Когану Леаніду Барысавічу—за канцэртна-выканаўчую дзейнасць (праграмы 1962—1964 гг.).
3. Козінцаву Рыгору Міхайлавічу, рэжысёру, Смактуноўскаму Інакентою Міхайлавічу, выканаўцу ролі Гамлета—за мастацкі фільм «Гамлет».
4. Курпьянаву Міхалу Васільевічу, Крылову Парфірыю Мікітавічу, Сакалову Мікалаю Аляксандравічу (Курынскіх)—за серыю палітычных нарыскаў, апублікаваных у газеце «Прада» і часопісе «Крокодил».
5. Смірнову Сяргею Сяргеевічу—за кілгу—«Брэсцкая крэпасць».

[Заканчэне на 2-й стар.]

ЛАЎРЭАТЫ
ЛЕНІНСКІХ
ПРЭМІЙ



ВЫДАТНЫЯ ДАСЯГНЕННІ
САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ КУЛЬТУРЫ

У год, калі адзначаецца 95-годдзе з дня нараджэння Ул. І. Леніна, Камітэт прэміяў у галіне літаратуры і мастацтва, якія носяць імя вялікага заснавальніка Савецкай дзяржавы, не мог не падыходзіць да абмеркавання вылучаемых на прэмію твораў і работ з самымі высокімі патрабаваннямі. Да гэтага нас абавязвае і навунасьце цяпер разгубліканскіх прэміяў, а таксама і шматлікія пісьмы, у якіх савецкія людзі з вялікай настойлівасцю просяць як мага больш строга падыходзіць да ўзнагароджвання высокім званнем лаўрэата Ленінскай прэміі.

ГУТАРКА НАРЭСПАНДЭНТА ТАСС З М. С. ЦІХАНАВЫМ —
СТАРШЫНЕЙ НАМІСТА ПА ЛЕНІНСКІХ ПРЭМІЯХ
У ГАЛІНЕ ЛІТАРАТУРЫ І МАСТАЦТВА
ПРЫ СЯВЕЦЕ МІНІСТРАУ СССР

У галіне журналістыкі і публіцыстыкі яе атрымаў пісьменнік С. С. Сміроў за кнігу «Браская крапавіца». Яна з'яўляецца вынікам дзесяцігадовай работы аўтара, работы цяжкай і складанай, якая мяжуе з подвигам. Аднавіўшы сапраўдную карціну абароны Браскай крапавіцы, адкрыўшы і праславіўшы многіх яе герояў абаронцаў, пісьменнік стварыў кнігу, якая стала адной з найбольш папулярных і ўсеагульна вядомых. Як твор дакументальнага жанру, яна адпавядае самым высокім патрабаванням. У ёй чытан бачыць праўду аб вайне, праўду аб людзях і падвезе, апісаных з выключнай перамогаўчасцю і яркасцю.

Ленінскай прэміяй адзначана дзейнасць выдатнага савецкага скарпінака Л. Б. Когана, прызначана адным з карыфеяў музычна-выканаўчага майстэрства нашых дзён. У выкананні Когана можна пачуць шэдэўры сусветнага скарпінака рэпертуару. Асабліва вялікі яго заслугі ў прапагандзе савецкай музыкі. Коган іграе ўсе савецкія скарпінацкія канцэрты — у тым ліку абодва канцэрты С. Пракоф'ева, канцэрты Д. Шостакавіча, А. Хачатуряна, Н. Маскоўскага — а таксама іншыя выдатныя скарпінацкія творы савецкіх аўтараў, Коган шмат выступае ў роднай

фільма «Гамлет» Р. М. Козіцава і выканаўцаю ролі Гамлета І. М. Смактуноўска м. у. Фільм «Гамлет» — вынік шматгадовай работы рэжысёра. Створана да 400-гадовага юбілею Шэкспіра, карціна гэтая вынікала вялікую цікавасць ва ўсім свеце. Выкананне Смактуноўскім ролі Гамлета атрымала шырокае грамадскае прызнанне і паставіла яго ў рад лепшых сусветных выканаўцаў гэтай ролі. «Гамлет» у пастаноўцы Козіцава са Смактуноўскім у галоўнай ролі — буйная перамога нашага савецкага рэалістычнага мастацтва.

Ленінскую прэмію атрымаў таксама выдатны рэжысёр, народны артыст СССР Ю. А. Завадскі за спектакль «Маскарад» у Акадэмічным тэатры імя Маскава і М. Д. Мардвінаў — за выкананне ролі Арбена ў гэтым спектаклі. Новая пастаноўка «Маскараду» па права ўвоўдзе ў з'яўляе фонд сучаснага тэатральнага мастацтва. Выдатны майстар савецкай рэжысуры Ю. А. Завадскі дасягнуў тут вялікага пачынальнага ўзлёту, глыбока пранікнёна ўобразна стры перманэнтнага драмы і высокага майстэрства ў раскрыцці характараў.

Артыст шматграннага таленту М. Д. Мардвінаў пачаў з выдатным выкананнем ролі нашых сучаснікаў стварыў у Тэатры імя Маскава галерэю трагічных вобразў сусветнага рэпертуару. Пастаноўка «Маскарад» — выдатны прыклад глыбокага, сучаснага тварэння класічнага тэатра, бліскавага, сапраўднага наватарскага рэжысёрага рашэння і выдатнага акцёрскага ўвасаблення адной з найбольш значных роліў сусветнага рэпертуару.

ДЗЯРЖАУНАЙ АКАДЭМІЧНАЙ ХАРАВОЙ КАПЭЛЕ—25 ГОД

АД РОДНЫХ
НІЎ...



На здымку — Р. Шырма (першы злева) гутарыць з артыстамі Акадэмічнай капэлы А. Шустар, В. Зінкевіч, Т. Луцкішвілі, М. Прушвіцкім.

Люблю наш край — старонку гэтау. Дзе я радзілася, расла... Для нас гэта песня — сінія азёры Браслаўшчыны, пущы і бары Палесся, сады Слуцчыны, для нашых братоў і суседзяў — Беларусь.

Гэтая песня абуджае запавятае, кранае самыя чутлыя струны душы. Расказваюць, што легендарны бацька Мінай, «жалезны» чалавек, не мог стрымаць слёз, слухаючы сваю любімую песню ў выкананні капэлы Р. Р. Шырмы.

Вялікае мастацтва — быць такім пасроднікам паміж музыкай і слухачом, калі адчыняеш сэрцы людзей насустрач музыцы і сам застаецца прыкрытым. І гэта, бадай, адметная рыса аднаго з лепшых калектываў краіны — Дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэлы БССР.

Есць многа выдатных хораў. Не так даўно ў Савецкім Саюзе гастраліраваў вядомы ва ўсім свеце амерыканскі хор пад кіраваннем Р. Шоу. Тэхніка яго баянаманія, ансамбль, інтанцыя стры — безапарны. Але «слухачы яго, не можаш пазбавіцца думкі, што ты зачараваны гучаннем хору, якое нібы засялае музычны твор. І мясці адлягае перавагу вяртаючы майстры капэлы Р. Р. Шырмы, больш блізкай напаму нацыянальнаму мастацтву і заснаванай на пранікнёні ў «душу» твора.

Часам Рыгора Раманавіча Шырму пытаюць, чаму ён не ўключае ў канцэртную праграму той ці іншы ўжо вывучаны канцэртны твор. А ён адказвае: «Калеты выліч «жываеца» ў яго». Такія высокае патрабавальнасць, якая не ведае кампрамісаў і без якой нельга ўжывіць сабе Р. Р. Шырму, ніколі не абарочывае чыста фармальнымі задачамі і заўжды мастацка абгрунтаваная. Імяна на гэтай патрабавальнасці трымаецца назімае высокае прафесіяналізм хору, і дзякуючы ёй капэла абмянулі надзвычай «захоўванні» некаторых вядомых харавых калектываў краіны. У шматлікіх справах аб профілі калектыву, рэпертуару, манеры выканання Р. Р. Шырма адстаўвае сваё тварцае крэда.

Гартачы пажоўляе старонкі газет і часопісаў 40—50 гадоў, яшчэ больш пераконваюцца ў тым, што тварцае аблічча калектыву адраза адраслялася вельмі дакладна. Крытыкі аднадушна ў высокай ацэнцы капэлы, і амаль кожны з іх звяртае ўвагу на хатнінасць і мастацкую асэнсаванасць выканання.

Толькі за апошнія тры месяцы калі шасцідзяткі разоў павялівалі школьнікі Мінска ў гасцяў у капэлаўца. І кожны раз дзеці пакідалі тэатр узбагачаны новымі думкамі, кожны спектакль выклікаў роздум, спрэчку, дыскусію. Узніклі ў школах куткі тэатра: фотавітрыны расказваюць пра найбольш цікавыя спектаклі, пра ацэнку, пра іх творчыя шляхі.

ры, падкрэслваючы, зразумела, высокую харавую тэхніку. «Музычныя вобразы ўсіх твораў нямаюць атрымавацца ў хоры глыбока і пранікнёна раскрыць, — пісаў ламазітар В. Мурадэлі. — Прыгажосць гучання і філігранна працоўна даюць слухачам вялікае задавальненне. Надзвычайнае і роўнае гучанне і чысціня інтанацыі: спяванне эмацыянальна і сакавіта; выкананне вызначаеца адточанасцю дэталі і дакладнасцю формам».

У час Вялікай Айчыннай вайны і ў пасляваенныя гады калектыву аб'яваў з канцэртамі амаль усю краіну, неаднаразава з вялікім поспехам выступаў у Маскве і Ленінградзе, прымаў удзел у Другой дэкадае беларускіх літаратуры і мастацтваў у Маскве і Усеагульным фестывалі тэатраў і мастацкіх калектываў, прысвечаным 40-годдзю Вялікага Кастрычніка, дзе быў узнагароджаны дыпламам першай ступені.

З вялікім поспехам прайшлі выступленні капэлы ў Польскай Народнай Рэспубліцы. Газеты «Трыбуна людю» і «Экспрэс вярчэрні» пісалі, што вельмі патрабавальна варшаўская публіка, якая бачыла многа добрых і вельмі добрых калектываў, настаяла патрабаваць «бісаў», і праграму хору мелі вялікі поспех. А газета «Жыце Варшавы» ў артыкуле «20 тысяч глядачоў апладзіравалі ў Польшчы Дзяржаўнаму харавому калектыву БССР» дае капэлу такую ацэнку: «Выкананне канцэртнай праграмы нашэраўца, што беларускі хор стаіць на вельмі высокім музычным узроўні і кіраўніцтвам праводзіцца работа з вялікай музычнай культурай. Шмат выдатных вакалістаў (цудоўныя, густыя басы, якія спяваюць дэсць і мантрагане), вельмі добрая дэкацыя — усё гэта прывяло да вялікага поспеху, які меў у Варшаве беларускі хор».

Кіраўнік капэлы Р. Р. Шырма не толькі выдатны харавы дырыжор, але і буйнейшы знаўца і зборальнік беларускай народнай песні. Такое жыватворнае спалучэнне накладвае адбітак і на рэпертуар хору. Самабытна нацыянальна рысы беларускага народна-песеннага мастацтва знайшлі ў ім адлюстраванне.

У рэпертуары капэлы многа па-майстэрску зробленых апрацовак народных песень — беларускіх і песень братніх народаў, прычым калектыву выноўнае іх на той моме, на якой яны створаны. Побач з апрацоўкамі і куплетнымі песнямі, тонкім і своеасабым майстрам інтэрпрэтацыі якіх з'яўляецца Р. Р. Шырма (прыгадаем хоць бы «Варага» ў выкананні капэлы ці «Зорку Венеру»), у рэпертуар уваходзяць гіганцкія драматычныя палотны: «Рэжывіем» Монарха, Дэсятая сімфонія Бетховена, аратарыя Г. Свірыдава «Паміці Сяргея Ясеніна» і многія іншыя.

Капэла вырашае складаную і высокародную задачу прапаганды і асэнсаванасць выканання.

Капэла вырашае складаную і высокародную задачу прапаганды і асэнсаванасць выканання.

Капэла вырашае складаную і высокародную задачу прапаганды і асэнсаванасць выканання.

ды харавой творчасці савецкіх, у тым ліку беларускіх, кампазітараў. Кантаты «Беларусь», «Партызаны», «Леніну слава» А. Багатырова, «Сорак год» М. Аладава, «Вуражскі» Я. Ціцюкага, «Ясныя дарогі» і «Паміці Канстанціна Заслонава» Ю. Семіяна, «Палі стэпавыя» І. Кузняцова — гэтыя і многія іншыя харавыя творам беларускіх кампазітараў дала жыццё беларускай капэла і яе кіраўнік.

Р. Р. Шырма выдатна кіруе хорам. Сядзячы ў зале, часта здаўляецца: яго мяккі, спілны, своеасабы вясце робіць цудоўна змяняеца моцным форце, эмацыянальна стрыманасць — шырочым разлівам паучыцца ў яго руках хор ператвараецца ў жывае шматлікае дыяпазоннае, з цудоўным пачуццём дыханнем. Гарманічны судасныя харавых груп і асобных галасоў у кожнай з іх, чысціня інтэрпрэтацыі, дакладная перадача складаных рытмаў пры поўнай тэмпавай свабодзе, майстэрскае валоданне адметным і ў той жа час вельмі натуральнай манерай выканання, прастата, шчырасць задавальняюць самыя высокія мастацкія густы. І есць яшчэ адно вельмі гранае слова, якое не знайшлі мы, крытыкі, але якое знайшоў стры работчы з Барыўска. Ён сказаў пасля выступлення капэлы Р. Р. Шырмы: «Справадліва пачуць».

Хор Свешнікова, аркестр Мраінскага ансамбль Масеева, капэла Шырмы... Ужываючы такіх па-буйному скарачэння і распаўсюджвання назвы калектываў, мы не задумваемся над тым, што яны вельмі грана вызначаюць судасныя паліва калектывам і яго кіраўніком. Трыба заслужыць такую павагу і высокае мастацкі і асабісты аўтарытэт, каб стыхіна ўзніклі такія назвы.

Сінія склад капэлы амаль поўнасцю абнавіўся. І не дзіва — 25 гадоў прайшло з дня яе заснавання. Але і цяпер у капэле працуюць ветэраны, тыя, хто ў свой час прайшлі на першую спеўку. Гэта салісты — былы рыбак, заслужаны артыст рэспублікі М. Шуманскі, сялянскі хлопец, а цяпер заслужаны артыст рэспублікі В. Юневіч, а таксама М. Гаўко, М. Лаўровіч, Л. Ларычава, П. Морыч, А. Шафран, А. Шустар, Р. Шустар. У хоры яны атрымалі мастацкую загартоўку, сталі прафесіянальнымі спявакамі. Побач з імі працуе маладая змена — выпускнікі Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі і музычнага вучылішча.

Даўно палюбіліся слухачам і салісты капэлы Л. Сцяпанавіч, Ф. Фіголь, Р. Вол, Н. Дзянісава, В. Зінкевіч, Я. Кідуль, Г. Самкова, В. Райз.

Добрымі памочнікамі мастацкаму кіраўніку з'яўляюцца хормастры У. Раговіч і Д. Руліскі.

...Калі надыходзіць вечар, са сценаў вялікіх палацаў музыкі Масквы, Ленінграда, Кіева, Мінска ці невялікіх рабочых клубаў гучыць песня напэлы Р. Р. Шырмы:

Люблю наш край, старонку гэтау, дзе я радзілася, расла... Тамара ДУБКОВА.

ШКОЛА
ВЫХАВАННЯ
ГУСТАЎ

У мяне з Акадэмічнай капэлай звязаны самыя лепшыя ўспаміны ў моманты пятнаццаці гадоў у працаваў у ёй канцэртмайстрам, усё час жыў яе справы і клопаты. Харавая капэла — гэта не толькі сапраўдная школа выхавання высокага канцэртнага густу: мне не раз даводзілася быць сведкам таго, з якім зацікаўленнем сустракалі слухачы выступленні капэлы ці то на вельмі значных канцэртах, ці то ў далёкіх налесах; дзе часта астрады слухачы ўзлесе або паліць стая.

У выкананні капэлы народная песня набывае нейкі новы, малады фарб. Перад намі паўстае на дзіва прыва, намалевана таленава перад слухачамі з канцэртамі, гэта сапраўдная школа выхавання высокага канцэртнага густу: мне не раз даводзілася быць сведкам таго, з якім зацікаўленнем сустракалі слухачы выступленні капэлы ці то на вельмі значных канцэртах, ці то ў далёкіх налесах; дзе часта астрады слухачы ўзлесе або паліць стая.

Ю. СЕМІЯНА,
заслужаны дзеяч мастацтва БССР.

СЛУХАЮЧЫ
ШЫРМУ

Час да пачатку дзеі, слаўны час! Ён часта больш хваляе, чым паказ: Пагаданыя агні, агні працаўдзячары — То сіячоны жоўты зялёны, то зялёны, то сіячоны.

Зал перашоў на шпэт, зялёны. Што ма падарыць, што ма падарыць, чым здзівіць нас падняты край заслонны.

Вось так чамусь ранішній парой Хвіліны, калі павіцца настрой і — ў далёчынны! На пошукі зноў нязнойдзеных краін, нструнчаны сабрау.

Заслона — папалам. Ужо нішто не грунне, салісты вышлілі ў канцэртных суніях, у чорным — спяванні... Гук падае з руці Прыстайці кропільня... — Угоры рукі Падняты ўладна. І трапечуць гуні, змяняюць нсперат, цвітуць, гарачы, гасаюць, Шумуюць рэкамі, вятрычымі гайскаю. Гавораць і пяюць, рускай, польскаю... А зал, як карабель, плыве па хвалі коўзаў. Столь растуцілася, сшылі і зніклі сцены, сцены, сцены, Хаджу па хмарах, месці залучу, Виселі руу, вліну ў снаны тугі. Дамудра лісо, рэкам рэкачу, Маладой вліску, б'ю морам берагі!

ПРЫСВЕЧАНЫ
ПРАВАДАЎ

У клубе Саюза пісьменнікаў БССР адбыўся адкрыты партыйны сход, прысвечаны 95-й гадавіне з дня нараджэння Ул. І. Леніна. В. Бурносаў, А. Варцінскі, Я. Герціоніч, дырэктар Тэатра юнага глядача Ул. Стальмах гаварылі ў сваіх выступленнях аб увасабленні вобраза Леніна ў беларускай літаратуры — паэзіі, прозе і драматургіі, аб той высокай грамадзянскай адказнасці, з якой павінны падыходзіць мастак да вырашэння ленінскай тэмы.

На сходзе прысутнічалі народныя артысты СССР, выканаўцы ролі Леніна П. Малчанав і В. Платонаў.



На здымку — перад п'янерамі выступае Барыс Платонаў, фота Ул. КРУКА.

У ГОНАР
ЗНАМЯНАЛЬНЫХ
ПАДЗЕЙ

Іншыя слаўныя землякы Ельшчыны. Падоўгу затрымліваюцца чытачы ліч стэнды «Вечна жыць». Тут кнігі, брашуры, успаміны аб жыцці і дзейнасці Ул. І. Леніна.

Ельска раённая бібліятэка праводзіць значную работу па прапагандзе матэрыялаў саваціцкага Пленума ЦК КПСС. Гэта гістарычная падзея прысвечаны стэнд, на якім чытачы змогуць азнаёміцца з рашэннямі Пленума, з выступленнямі яго ўдзельнікаў, з вадгукамі работнікаў сельскай гаспадаркі.

На выстаўцы жыллявага горадабудуніцтва ў Маскве шырока прадставлены і работы беларускіх архітэктаў. Увагу прыцягваюць праекты ўдзельнікаў забудовы Мінска Г. Будлава, Г. Парсіданана, І. Громава, М. Кудзіна, урэштына забудовы Салігорска В. Анкіна, М. Траўбачыца, Л. Каўчынскага. Праекты атрымалі добрыя водгукі наведвальнікаў.

Усё роўна, — катэгарычна сказала яна. — Хвалюся... І сапраўды — Люда з першага класа, з якой мы поруч сядзім, не пераставала хвалявацца. На сцену ўцяглі беласнежны фартур-гаравіч Платонаў. Ён іграў Леніна. І Люда пераводзіць позірк з вялікага партрэта правадзюра на Барыса Віктаравіча, а лібы хоча ўбачыць Леніна жывым. А Барыс Віктаравіч расказвае пра сваю работу над вобразам роднага Ільіча, пра тое, якая цяжкая і адназначна была работа над ролю. Ён імянуся не толькі перадаць вонкавае падабен-

ства з Уладзімірам Ільчам — ён шукаў шляхі, каб перадаць ленінскі гумар, ленінскую шчырасць і ленінскі тэмперамент, стварыць вобраз, які глядзчы палобілі б усёй душой. Як сотні светлячкоў, загараліся дзіцячыя вочы. Гучыць горн, б'е барабан. Стаіць на стойцы «смірна» народны артыст СССР В. Платонаў. У знак падзякі за вялікую і патрабуючую людзям працу прымаюць Барыса Віктаравіча ў гонарвыя п'янеры...

НА ВЫСТАЎЦЫ
ПРАЕКТАЎ

Усё роўна, — катэгарычна сказала яна. — Хвалюся... І сапраўды — Люда з першага класа, з якой мы поруч сядзім, не пераставала хвалявацца. На сцену ўцяглі беласнежны фартур-гаравіч Платонаў. Ён іграў Леніна. І Люда пераводзіць позірк з вялікага партрэта правадзюра на Барыса Віктаравіча, а лібы хоча ўбачыць Леніна жывым. А Барыс Віктаравіч расказвае пра сваю работу над вобразам роднага Ільіча, пра тое, якая цяжкая і адназначна была работа над ролю. Ён імянуся не толькі перадаць вонкавае падабен-

ства з Уладзімірам Ільчам — ён шукаў шляхі, каб перадаць ленінскі гумар, ленінскую шчырасць і ленінскі тэмперамент, стварыць вобраз, які глядзчы палобілі б усёй душой. Як сотні светлячкоў, загараліся дзіцячыя вочы. Гучыць горн, б'е барабан. Стаіць на стойцы «смірна» народны артыст СССР В. Платонаў. У знак падзякі за вялікую і патрабуючую людзям працу прымаюць Барыса Віктаравіча ў гонарвыя п'янеры...

У гэтыя дні перад дзецьмі выступілі народны артыст БССР Л. Рахленка, маладая актрыса Іна Данілюк, загадчык апаратурнай часткі тэатра Ю. Гаўрук. Яны гаварылі пра ленінскую тэму ў савецкім мастацтве, пра чалавек аўтара і простага. Тэатр слябруе са школай. Мець такога сябра — вялікае шчасце.

І ПІСЬМЕННАЯ,

ГЛЯДЗЕЎ НА ІХ З УСМЕШКАЙ ЛЕНІН...

Іх і крухмальныя сарочкі. Дзеці пастроіліся, яны гаварылі словы Урачыстага абяцання. І Люда паўтарала разам з імі гэтыя словы. Вось павязаны ўжо гальштукі, цясней сталі рады: адчуваць ладнаць таварышчэ, потым, усё жыццё — у гэтым яны пакляліся. Выступіўся сяданосец, потым барабанчык. Я чую, як таксама сэрца Люды, бачу, як яна ўсхвалявана кімае пальцамі фартух. Яшчэ адна п'янерка падрастае. Хутка, вельмі хутка скажа яна ўголас тыя словы, якія сёння шпалта...



Гэты здымак быў зроблены ў Беластоне ў 1940 годзе, калі толькі арганізавалі Беларускі дзіржаўны ансамбль песні і танца (цяпер Акадэмічная харавая капэла). Малады творчы калектыву сфатаграфавалі разам з Р. Шырмам (у цэнтры) перад пачаткам свайго першага канцэрта.

ЗАКЛІК ЦЯ КРАЊ ДА 1 МАЯ 1965 ГОДА

[Заканчанне. Пачатак на 1-й стар.]

48. Гарачае прывітанне працоўным і ўсім прагрэсіўным сілам Федэратыўнай Рэспублікі Германіі, якія змагаюцца супраць мілітарызму і адрэжэння фашызму!
49. Брацкае прывітанне народам Іспаніі і Партугаліі, якія вядуць мужную барацьбу супраць фашысцкіх рэжымаў, за дэмакратычныя свабоды!
50. Няхай жыве дружба і супрацоўніцтва паміж народамі Савецкага Саюза і Аўстрыі!
51. Гарачае прывітанне фінскаму народу! Няхай мацінею і развіваюцца саброеўскія, добрасуседскія адносіны паміж народамі Савецкага Саюза і Фінляндскай рэспублікі!
52. Няхай развіваюцца і мацінею дружалюбныя адносіны паміж савецкім народам і народам Даніі, Ісландыі, Нарвегіі, Швецыі!
53. Гарачае прывітанне японскаму народу, які змагаецца за поўную незалежнасць сваёй краіны, супраць амерыканскіх вайсковых баз! Няхай развіваюцца дружалюбныя адносіны паміж народамі Савецкага Саюза і Японіі!
54. Няхай жыве ленинская міралюбівая знешняя палітыка Савецкага Саюза!
55. Няхай веча жыве ў памяці народаў гераічны падзвіг савецкіх воінаў, партызан, рабочых, калгаснікаў, інтэлігенцыі, якія атрымалі дваццаць гадоў назад вялікую перамогу над германскім фашызмам.
- Вечная слава героям, якія загінулі ў барацьбе за свабоду і незалежнасць нашай Радзімы!
56. Няхай жывуць аваяныя славы перамог доблесных Савецкіх Узброеных Сіл!
57. Савецкія воіны! Свята захоўвайце і памятайце воінскія традыцыі, дабываючы новых пераходаў у баявой і палітычнай падрыхтоўцы, будзьце пільныя і заўсёды гатовыя сакрушыць любога агрэсара!
58. Няхай маціне і працаітае саюз рабочага класа і калгаснага сялянства — непарушная аснова агульнанароднай сацыялістычнай дзяржавы!
59. Няхай жыве і маціне непарушае адзінства і брацкая дружба народаў СССР!
60. Працоўныя Савецкага Саюза! Усе сілы на стварэнне матэрыяльна-тэхнічнай базы камунізму!
61. Працоўныя Савецкага Саюза! Шырэй размах усенароднага сацыялістычнага спаборніцтва! Датэрмінава выкананне план апошняга года сямігодкі!
62. Слава калектывам і ўдзельнікам камуністычнай працы, перадавікам і наватарам вытворчасці!
63. Працоўныя Савецкага Саюза! Усямерна ўмацоўвайце сацыялістычную ўласнасць — аснову магутнасці нашай Радзімы і далейшага росту дабрабыту народа!
64. Працоўныя Савецкага Саюза! Настойліва павышайце прадукцыйнасць працы! Змагайцеся за паліпашчыне якасці і зніжэнне сабекошту прадукцыі!
65. Работнікі прамысловасці, будаўніцтва і транспарту! Ажыццяўляйце спецыялізацыю, комплексную механізацыю і аўтаматызацыю, укараняйце ў вытворчасць дасягненні навукі, тэхнікі і перадавы вопыт! Паўней выкарыстоўвайце вытворчыя магутнасці!
66. Працоўныя Савецкага Саюза! Дабывайце эканомнага выдаткавання дзяржаўных сродкаў! Змагайцеся за безгаспадарчасцю, празмернасцямі і марнатраўствам!
67. Работнікі прамысловасці, сельскай гаспадаркі, будаўніцтва і транспарту! Змагайцеся за найбольш разумнае і эканомнае выкарыстанне капітальных укладанняў, за паскарэнне ўводу ў дзеянне пусковых будоўляў!
68. Савецкія металургі і гарнякі! Павялічвайце здабычу руды, вытворчасць чыгуну, сталі, пракату, труб, каларыховых і радзкіх металаў!
69. Савецкія энергетыкі, будаўнікі і мантажнікі электрастанцый і электрасетак! Забяспечвайце апрадэжваючыя тэмпы развіцця энергетыкі, зніжайце кошт будаўніцтва і эксплуатацыі энергасістэм!
70. Работнікі машынабудавання і прыборабудавання! Настойліва змагайцеся за тэхнічны прагрэс, за забеспячэнне народнай гаспадаркі найноўшымі машынамі і прыборамі!

71. Работнікі нафтавай і газавай прамысловасці! Павялічвайце здабычу нафты і газу! Хутчэй асвойце нафтавы і газавыя месцанараджэнні!
72. Працоўныя Савецкага Саюза! Змагайцеся за паскарэнне развіцця хімічнай прамысловасці!
73. Работнікі хімічнай прамысловасці! Змагайцеся за павелічэнне вытворчасці і павышэнне якасці мінеральных угнаенняў і хімічных сродкаў аховы раслін у інтэрэсах далейшага ўздыму сельскай гаспадаркі!
74. Работнікі прадпрыемстваў аўтактарнага і сельскагаспадарчага машынабудавання! Дабывайце павелічэнне вытворчасці і паліпашчыне якасці трактараў, аўтамабіляў, камбайнаў і іншых сельскагаспадарчых машынаў!
75. Савецкія геологі! Хутчэй адкрывайце незлічоныя багатыя недры нашай Радзімы!
76. Работнікі вугальнай прамысловасці! Павялічвайце здабычу вугалю, зніжайце яго сабекошт! Лепш выкарыстоўвайце горную тэхніку!
77. Савецкія будаўнікі! Вышэй тэмпы і якасць будаўнічых работ! Хутчэй уводзьце ў дзеянне вытворчыя, жылля і культурна-бытавыя аб'екты ў горадзе і ў вёсцы!
78. Работнікі прамысловасці будаўнічых матэрыялаў! Павялічвайце вытворчасць, павышайце якасць будаўнічых матэрыялаў, вырабаў і канструкцый!
79. Работнікі лясной, дрэваапрацоўчай і папяровай прамысловасці! Дадзім краіне больш драўніны, мэблі, цэлюлозы і паперы высокай якасці!
80. Работнікі лёгкай і харчовай прамысловасці! Павялічвайце вытворчасць, паліпашчайце асартымент, павышайце якасць тавараў і прадуктаў харчавання!
81. Работнікі рыбнай прамысловасці! Павялічвайце ўлоў рыбы, паліпашчайце якасць і зніжайце сабекошт рыбных прадуктаў!
82. Работнікі транспарту! Аснашчайце транспарт сучаснымі тэхнічнымі сродкамі! Скарачвайце тэрміны дастаўкі грузаў, зніжайце сабекошт перавозак, лепш абслугоўвайце пасажыраў!
83. Работнікі сувязі! Развівайце і ўдасканальвайце сродкі сувязі! Павялічвайце абслугоўванне насельніцтва!
84. Працоўныя Савецкага Саюза! Развіццё эканомікі калгасаў і саўгасаў — справа ўсёй партыі, усёго народа! Настойліва змагайцеся за ажыццяўленне распрацаваных сакавіцкім Пленумам ЦК КПСС неадкладных мер па далейшаму развіццю сельскай гаспадаркі!
85. Калгаснікі, рабочыя саўгасаў, спецыялісты сельскай гаспадаркі! Павышайце культуру земляробства, настойліва ўкараняйце ў вытворчасць дасягненні навукі і перадавы вопыт!
86. Калгаснікі і работнікі саўгасаў! Павышайце прадукцыйнасць працы, няўхільна ажыццяўляйце ленинскія прынцыпы матэрыяльнай зацікаўленасці! Дабывайцеся рэнтабельнай работы кожнага калгаса і саўгаса!
87. Працаўнікі сельскай гаспадаркі! Шырэй разгортвайце спаборніцтва ў ўзроне правядзенне веснавой саўбы! Змагайцеся за павышэнне ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і прадукцыйнасці жывёлагадоўлі!
88. Работнікі сельскай гаспадаркі! Лепш выкарыстоўвайце арганічныя і мінеральныя ўгнаенні для павышэння ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур!
89. Калгаснікі і работнікі саўгасаў! Усямерна развівайце грамадскую жывёлагадоўлю! Павышайце ўраджайнасць кармавых культур, лепш выкарыстоўвайце пугі і пашу!
90. Калгаснікі і калгасніцы! Усямерна ўмацоўвайце грамадскую гаспадарку! Актыўна ўдзельнічайце ў кіраванні справамі сельгасарцелі!
91. Механізатары калгасаў і саўгасаў! Змагайцеся за ўздым сельскагаспадарчых вытворчасці! Добра выучайце, прадукцыйна выкарыстоўвайце і беражыце тэхніку!
92. Работнікі сельскагаспадарчай навукі! Узбагачайце практыку новымі ад-

- крыццямі і дасягненнямі, трымайце цесную сувязь з калгасамі і саўгасамі! Уносьце дастойны ўклад у развіццё сельскагаспадарчай вытворчасці!
93. Работнікі гандлю, грамадскага харчавання і камунальна-бытавой гаспадаркі! Змагайцеся за высокую культуру абслугоўвання насельніцтва!
94. Работнікі савецкіх устаноў! Паліпашчайце арганізатарскую і выхавальную работу ў масах! Выкараняйце бюракратызм, чупа адносіцца да запатрабаванняў працоўных!
95. Работнікі навукі і вышэйшых навучальных устаноў! Змагайцеся за далейшы росквіт навукі, за тэхнічны прагрэс! Рыхтуйце спецыялістаў, вартых эпохі камунізму!
- Слава перадавой савецкай навуцы!
96. Слава савецкім вучоным, канструктарам, інжынерам, тэхнікам і рабочым, якія адкрылі новыя гарызонты ў асветніцкай прасторы, забяспечылі першы ў свеце выхад чалавека з карабля ў космас!
- Слава доблесным савецкім касманавтам!
97. Дзеячы літаратуры і мастацтва! Змагайцеся за партыйнасць і народнасць, высокую ідэйнасць і мастацкае майстэрства твораў! Ярчай адлюстроўвайце веліч і прыгожасць гераічных спраў будаўнікоў камунізму, узнікаючы і клічце людзей на барацьбу за перамогу камуністычных ідэалаў!
98. Работнікі друку, радыё і тэлебачання, выдавецтваў і культурна-асветных устаноў! Актыўна дапамагайце партыі выхоўваць працоўных у духу марксізма-ленінізму, савецкага патрыятызму і пралетарскага інтэрнацыяналізму!
99. Работнікі народнай асветы! Павышайце якасць навучання дзяцей, загартоўвайце іх духоўна і фізічна, выхоўвайце ў падрастаючага пакалення працавітасць, калектывізм, адданасць справе камунізму!
100. Медыцынскія работнікі! Паліпашчайце абслугоўванне насельніцтва! Укараняйце ў практыку найноўшыя дасягненні медыцынскай навукі! Змагайцеся за здароўе савецкага чалавека!
101. Няхай жыве наша агульнанародная сацыялістычная дзяржава! Няхай развіваецца і маціне савецкая сацыялістычная дэмакратыя, павышаюцца актыўнасць усіх працоўных у кіраванні справамі дзяржавы!
102. Няхай жывуць савецкія прафсаюзы — школа камунізму!
103. Няхай жывуць савецкія жанчыны — актыўныя будаўнікі камуністычнага грамадства!
- Слава жанчыне-маці, выхавальніцы дзяцей, нястомнай працаўніцы ў быццё і на вытворчасці!
104. Няхай жыве ленинскі камсамол — верны палчок і рэзерв Камуністычнай партыі!
105. Юнакі і дзяўчаты! Настойліва авалодвайце ведамі, вучыцеся працаваць і жыць па-камуністычнаму! Накіроўвайце вашу кіпку маладую энэргію і працу на вялікую справу будаўніцтва камунізму!
- Няхай жыве слаўная савецкая моладзь!
106. Піянеры і школьнікі! Добра вучыцеся, любіце і лаважайце працу! Рыхтуйцеся стаць актыўнымі барацьбітамі за справу Леніна, за камунізм!
107. Камуністы і камсамольцы! Будзьце ў авангардзе ўсенароднай барацьбы за пабудову камунізму ў СССР!
108. Слава вялікаму савецкаму народу — доблеснаму будаўніку камунізму, мужнаму барацьбіту за мір і шчасце ўсіх людзей на зямлі!
109. Няхай жыве вялікае непарушае адзінства партыі і народа!
110. Няхай жыве Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік!
111. Няхай жыве наш родны Савецкі ўрад!
112. Няхай жыве створаная Леніным слаўная Камуністычная партыя Савецкага Саюза!
113. Няхай жыве камунізм, які ўсталявае на зямлі Мір, Працу, Свабоду, Роўнасць, Брацтва і Шчасце ўсіх народаў!

ЦЭНТРАЛЬНЫ КАМІТЭТ КАМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ САВЕЦКАГА САЮЗА

ЗЛЕБАЧАННЕ

23 красавіка
Першая праграма, 12.00 — тэлевізійныя навіны (М), 12.10 — дзіцячыя навіны (М), 12.15 — «Горы і вада» (М), 12.20 — «Музыка і воля» (М), 12.25 — «Мужыцкія дзеянні» (М), 12.30 — тэлевізійныя навіны (М), 12.35 — «Я, «Казьмір» і «Валда» (М), 12.40 — «Павышэнне якасці» (М), 12.45 — «Сцяжыны» (М), 12.50 — «Павышэнне якасці» (М), 12.55 — «Павышэнне якасці» (М), 13.00 — «Павышэнне якасці» (М), 13.05 — «Павышэнне якасці» (М), 13.10 — «Павышэнне якасці» (М), 13.15 — «Павышэнне якасці» (М), 13.20 — «Павышэнне якасці» (М), 13.25 — «Павышэнне якасці» (М), 13.30 — «Павышэнне якасці» (М), 13.35 — «Павышэнне якасці» (М), 13.40 — «Павышэнне якасці» (М), 13.45 — «Павышэнне якасці» (М), 13.50 — «Павышэнне якасці» (М), 13.55 — «Павышэнне якасці» (М), 14.00 — «Павышэнне якасці» (М), 14.05 — «Павышэнне якасці» (М), 14.10 — «Павышэнне якасці» (М), 14.15 — «Павышэнне якасці» (М), 14.20 — «Павышэнне якасці» (М), 14.25 — «Павышэнне якасці» (М), 14.30 — «Павышэнне якасці» (М), 14.35 — «Павышэнне якасці» (М), 14.40 — «Павышэнне якасці» (М), 14.45 — «Павышэнне якасці» (М), 14.50 — «Павышэнне якасці» (М), 14.55 — «Павышэнне якасці» (М), 15.00 — «Павышэнне якасці» (М), 15.05 — «Павышэнне якасці» (М), 15.10 — «Павышэнне якасці» (М), 15.15 — «Павышэнне якасці» (М), 15.20 — «Павышэнне якасці» (М), 15.25 — «Павышэнне якасці» (М), 15.30 — «Павышэнне якасці» (М), 15.35 — «Павышэнне якасці» (М), 15.40 — «Павышэнне якасці» (М), 15.45 — «Павышэнне якасці» (М), 15.50 — «Павышэнне якасці» (М), 15.55 — «Павышэнне якасці» (М), 16.00 — «Павышэнне якасці» (М), 16.05 — «Павышэнне якасці» (М), 16.10 — «Павышэнне якасці» (М), 16.15 — «Павышэнне якасці» (М), 16.20 — «Павышэнне якасці» (М), 16.25 — «Павышэнне якасці» (М), 16.30 — «Павышэнне якасці» (М), 16.35 — «Павышэнне якасці» (М), 16.40 — «Павышэнне якасці» (М), 16.45 — «Павышэнне якасці» (М), 16.50 — «Павышэнне якасці» (М), 16.55 — «Павышэнне якасці» (М), 17.00 — «Павышэнне якасці» (М), 17.05 — «Павышэнне якасці» (М), 17.10 — «Павышэнне якасці» (М), 17.15 — «Павышэнне якасці» (М), 17.20 — «Павышэнне якасці» (М), 17.25 — «Павышэнне якасці» (М), 17.30 — «Павышэнне якасці» (М), 17.35 — «Павышэнне якасці» (М), 17.40 — «Павышэнне якасці» (М), 17.45 — «Павышэнне якасці» (М), 17.50 — «Павышэнне якасці» (М), 17.55 — «Павышэнне якасці» (М), 18.00 — «Павышэнне якасці» (М), 18.05 — «Павышэнне якасці» (М), 18.10 — «Павышэнне якасці» (М), 18.15 — «Павышэнне якасці» (М), 18.20 — «Павышэнне якасці» (М), 18.25 — «Павышэнне якасці» (М), 18.30 — «Павышэнне якасці» (М), 18.35 — «Павышэнне якасці» (М), 18.40 — «Павышэнне якасці» (М), 18.45 — «Павышэнне якасці» (М), 18.50 — «Павышэнне якасці» (М), 18.55 — «Павышэнне якасці» (М), 19.00 — «Павышэнне якасці» (М), 19.05 — «Павышэнне якасці» (М), 19.10 — «Павышэнне якасці» (М), 19.15 — «Павышэнне якасці» (М), 19.20 — «Павышэнне якасці» (М), 19.25 — «Павышэнне якасці» (М), 19.30 — «Павышэнне якасці» (М), 19.35 — «Павышэнне якасці» (М), 19.40 — «Павышэнне якасці» (М), 19.45 — «Павышэнне якасці» (М), 19.50 — «Павышэнне якасці» (М), 19.55 — «Павышэнне якасці» (М), 20.00 — «Павышэнне якасці» (М), 20.05 — «Павышэнне якасці» (М), 20.10 — «Павышэнне якасці» (М), 20.15 — «Павышэнне якасці» (М), 20.20 — «Павышэнне якасці» (М), 20.25 — «Павышэнне якасці» (М), 20.30 — «Павышэнне якасці» (М), 20.35 — «Павышэнне якасці» (М), 20.40 — «Павышэнне якасці» (М), 20.45 — «Павышэнне якасці» (М), 20.50 — «Павышэнне якасці» (М), 20.55 — «Павышэнне якасці» (М), 21.00 — «Павышэнне якасці» (М), 21.05 — «Павышэнне якасці» (М), 21.10 — «Павышэнне якасці» (М), 21.15 — «Павышэнне якасці» (М), 21.20 — «Павышэнне якасці» (М), 21.25 — «Павышэнне якасці» (М), 21.30 — «Павышэнне якасці» (М), 21.35 — «Павышэнне якасці» (М), 21.40 — «Павышэнне якасці» (М), 21.45 — «Павышэнне якасці» (М), 21.50 — «Павышэнне якасці» (М), 21.55 — «Павышэнне якасці» (М), 22.00 — «Павышэнне якасці» (М), 22.05 — «Павышэнне якасці» (М), 22.10 — «Павышэнне якасці» (М), 22.15 — «Павышэнне якасці» (М), 22.20 — «Павышэнне якасці» (М), 22.25 — «Павышэнне якасці» (М), 22.30 — «Павышэнне якасці» (М), 22.35 — «Павышэнне якасці» (М), 22.40 — «Павышэнне якасці» (М), 22.45 — «Павышэнне якасці» (М), 22.50 — «Павышэнне якасці» (М), 22.55 — «Павышэнне якасці» (М), 23.00 — «Павышэнне якасці» (М), 23.05 — «Павышэнне якасці» (М), 23.10 — «Павышэнне якасці» (М), 23.15 — «Павышэнне якасці» (М), 23.20 — «Павышэнне якасці» (М), 23.25 — «Павышэнне якасці» (М), 23.30 — «Павышэнне якасці» (М), 23.35 — «Павышэнне якасці» (М), 23.40 — «Павышэнне якасці» (М), 23.45 — «Павышэнне якасці» (М), 23.50 — «Павышэнне якасці» (М), 23.55 — «Павышэнне якасці» (М), 24.00 — «Павышэнне якасці» (М), 24.05 — «Павышэнне якасці» (М), 24.10 — «Павышэнне якасці» (М), 24.15 — «Павышэнне якасці» (М), 24.20 — «Павышэнне якасці» (М), 24.25 — «Павышэнне якасці» (М), 24.30 — «Павышэнне якасці» (М), 24.35 — «Павышэнне якасці» (М), 24.40 — «Павышэнне якасці» (М), 24.45 — «Павышэнне якасці» (М), 24.50 — «Павышэнне якасці» (М), 24.55 — «Павышэнне якасці» (М), 25.00 — «Павышэнне якасці» (М), 25.05 — «Павышэнне якасці» (М), 25.10 — «Павышэнне якасці» (М), 25.15 — «Павышэнне якасці» (М), 25.20 — «Павышэнне якасці» (М), 25.25 — «Павышэнне якасці» (М), 25.30 — «Павышэнне якасці» (М), 25.35 — «Павышэнне якасці» (М), 25.40 — «Павышэнне якасці» (М), 25.45 — «Павышэнне якасці» (М), 25.50 — «Павышэнне якасці» (М), 25.55 — «Павышэнне якасці» (М), 26.00 — «Павышэнне якасці» (М), 26.05 — «Павышэнне якасці» (М), 26.10 — «Павышэнне якасці» (М), 26.15 — «Павышэнне якасці» (М), 26.20 — «Павышэнне якасці» (М), 26.25 — «Павышэнне якасці» (М), 26.30 — «Павышэнне якасці» (М), 26.35 — «Павышэнне якасці» (М), 26.40 — «Павышэнне якасці» (М), 26.45 — «Павышэнне якасці» (М), 26.50 — «Павышэнне якасці» (М), 26.55 — «Павышэнне якасці» (М), 27.00 — «Павышэнне якасці» (М), 27.05 — «Павышэнне якасці» (М), 27.10 — «Павышэнне якасці» (М), 27.15 — «Павышэнне якасці» (М), 27.20 — «Павышэнне якасці» (М), 27.25 — «Павышэнне якасці» (М), 27.30 — «Павышэнне якасці» (М), 27.35 — «Павышэнне якасці» (М), 27.40 — «Павышэнне якасці» (М), 27.45 — «Павышэнне якасці» (М), 27.50 — «Павышэнне якасці» (М), 27.55 — «Павышэнне якасці» (М), 28.00 — «Павышэнне якасці» (М), 28.05 — «Павышэнне якасці» (М), 28.10 — «Павышэнне якасці» (М), 28.15 — «Павышэнне якасці» (М), 28.20 — «Павышэнне якасці» (М), 28.25 — «Павышэнне якасці» (М), 28.30 — «Павышэнне якасці» (М), 28.35 — «Павышэнне якасці» (М), 28.40 — «Павышэнне якасці» (М), 28.45 — «Павышэнне якасці» (М), 28.50 — «Павышэнне якасці» (М), 28.55 — «Павышэнне якасці» (М), 29.00 — «Павышэнне якасці» (М), 29.05 — «Павышэнне якасці» (М), 29.10 — «Павышэнне якасці» (М), 29.15 — «Павышэнне якасці» (М), 29.20 — «Павышэнне якасці» (М), 29.25 — «Павышэнне якасці» (М), 29.30 — «Павышэнне якасці» (М), 29.35 — «Павышэнне якасці» (М), 29.40 — «Павышэнне якасці» (М), 29.45 — «Павышэнне якасці» (М), 29.50 — «Павышэнне якасці» (М), 29.55 — «Павышэнне якасці» (М), 30.00 — «Павышэнне якасці» (М), 30.05 — «Павышэнне якасці» (М), 30.10 — «Павышэнне якасці» (М), 30.15 — «Павышэнне якасці» (М), 30.20 — «Павышэнне якасці» (М), 30.25 — «Павышэнне якасці» (М), 30.30 — «Павышэнне якасці» (М), 30.35 — «Павышэнне якасці» (М), 30.40 — «Павышэнне якасці» (М), 30.45 — «Павышэнне якасці» (М), 30.50 — «Павышэнне якасці» (М), 30.55 — «Павышэнне якасці» (М), 31.00 — «Павышэнне якасці» (М), 31.05 — «Павышэнне якасці» (М), 31.10 — «Павышэнне якасці» (М), 31.15 — «Павышэнне якасці» (М), 31.20 — «Павышэнне якасці» (М), 31.25 — «Павышэнне якасці» (М), 31.30 — «Павышэнне якасці» (М), 31.35 — «Павышэнне якасці» (М), 31.40 — «Павышэнне якасці» (М), 31.45 — «Павышэнне якасці» (М), 31.50 — «Павышэнне якасці» (М), 31.55 — «Павышэнне якасці» (М), 32.00 — «Павышэнне якасці» (М), 32.05 — «Павышэнне якасці» (М), 32.10 — «Павышэнне якасці» (М), 32.15 — «Павышэнне якасці» (М), 32.20 — «Павышэнне якасці» (М), 32.25 — «Павышэнне якасці» (М), 32.30 — «Павышэнне якасці» (М), 32.35 — «Павышэнне якасці» (М), 32.40 — «Павышэнне якасці» (М), 32.45 — «Павышэнне якасці» (М), 32.50 — «Павышэнне якасці» (М), 32.55 — «Павышэнне якасці» (М), 33.00 — «Павышэнне якасці» (М), 33.05 — «Павышэнне якасці» (М), 33.10 — «Павышэнне якасці» (М), 33.15 — «Павышэнне якасці» (М), 33.20 — «Павышэнне якасці» (М), 33.25 — «Павышэнне якасці» (М), 33.30 — «Павышэнне якасці» (М), 33.35 — «Павышэнне якасці» (М), 33.40 — «Павышэнне якасці» (М), 33.45 — «Павышэнне якасці» (М), 33.50 — «Павышэнне якасці» (М), 33.55 — «Павышэнне якасці» (М), 34.00 — «Павышэнне якасці» (М), 34.05 — «Павышэнне якасці» (М), 34.10 — «Павышэнне якасці» (М), 34.15 — «Павышэнне якасці» (М), 34.20 — «Павышэнне якасці» (М), 34.25 — «Павышэнне якасці» (М), 34.30 — «Павышэнне якасці» (М), 34.35 — «Павышэнне якасці» (М), 34.40 — «Павышэнне якасці» (М), 34.45 — «Павышэнне якасці» (М), 34.50 — «Павышэнне якасці» (М), 34.55 — «Павышэнне якасці» (М), 35.00 — «Павышэнне якасці» (М), 35.05 — «Павышэнне якасці» (М), 35.10 — «Павышэнне якасці» (М), 35.15 — «Павышэнне якасці» (М), 35.20 — «Павышэнне якасці» (М), 35.25 — «Павышэнне якасці» (М), 35.30 — «Павышэнне якасці» (М), 35.35 — «Павышэнне якасці» (М), 35.40 — «Павышэнне якасці» (М), 35.45 — «Павышэнне якасці» (М), 35.50 — «Павышэнне якасці» (М), 35.55 — «Павышэнне якасці» (М), 36.00 — «Павышэнне якасці» (М), 36.05 — «Павышэнне якасці» (М), 36.10 — «Павышэнне якасці» (М), 36.15 — «Павышэнне якасці» (М), 36.20 — «Павышэнне якасці» (М), 36.25 — «Павышэнне якасці» (М), 36.30 — «Павышэнне якасці» (М), 36.35 — «Павышэнне якасці» (М), 36.40 — «Павышэнне якасці» (М), 36.45 — «Павышэнне якасці» (М), 36.50 — «Павышэнне якасці» (М), 36.55 — «Павышэнне якасці» (М), 37.00 — «Павышэнне якасці» (М), 37.05 — «Павышэнне якасці» (М), 37.10 — «Павышэнне якасці» (М), 37.15 — «Павышэнне якасці» (М), 37.20 — «Павышэнне якасці» (М), 37.25 — «Павышэнне якасці» (М), 37.30 — «Павышэнне якасці» (М), 37.35 — «Павышэнне якасці» (М), 37.40 — «Павышэнне якасці» (М), 37.45 — «Павышэнне якасці» (М), 37.50 — «Павышэнне якасці» (М), 37.55 — «Павышэнне якасці» (М), 38.00 — «Павышэнне якасці» (М), 38.05 — «Павышэнне якасці» (М), 38.10 — «Павышэнне якасці» (М), 38.15 — «Павышэнне якасці» (М), 38.20 — «Павышэнне якасці» (М), 38.25 — «Павышэнне якасці» (М), 38.30 — «Павышэнне якасці» (М), 38.35 — «Павышэнне якасці» (М), 38.40 — «Павышэнне якасці» (М), 38.45 — «Павышэнне якасці» (М), 38.50 — «Павышэнне якасці» (М), 38.55 — «Павышэнне якасці» (М), 39.00 — «Павышэнне якасці» (М), 39.05 — «Павышэнне якасці» (М), 39.10 — «Павышэнне якасці» (М), 39.15 — «Павышэнне якасці» (М), 39.20 — «Павышэнне якасці» (М), 39.25 — «Павышэнне якасці» (М), 39.30 — «Павышэнне якасці» (М), 39.35 — «Павышэнне якасці» (М), 39.40 — «Павышэнне якасці» (М), 39.45 — «Павышэнне якасці» (М), 39.50 — «Павышэнне якасці» (М), 39.55 — «Павышэнне якасці» (М), 40.00 — «Павышэнне якасці» (М), 40.05 — «Павышэнне якасці» (М), 40.10 — «Павышэнне якасці» (М), 40.15 — «Павышэнне якасці» (М), 40.20 — «Павышэнне якасці» (М), 40.25 — «Павышэнне якасці» (М), 40.30 — «Павышэнне якасці» (М), 40.35 — «Павышэнне якасці» (М), 40.40 — «Павышэнне якасці» (М), 40.45 — «Павышэнне якасці» (М), 40.50 — «